

Леобны № каштую усюды 50 кап.

Працоуны народ усіх краеу — злуйгася!

# ДЗЯНІЦА

Вестка Беларускага Нациянальнага Камісарыяту і Маскоускай Беларускай Сэцкай Р. Ж. П. (бальшавікоу).

Рукапісы, якія прысылаюца  
у радакцыю ля друку, павінны  
быць напісаны разборна і на  
адным боку паперы.

На прынятых рукапісах ля друку звяртаюца  
аутарамі назад, калі ля пярасылкі іх прыслана марка,  
як не-та зніштажаўца. Радакцыя пакідае сабе права  
папрауляць рукапісы.

Радакцыя адчыніна ад 11 да  
4 г. У гэты часы прыядзя і  
радактар.

Масква, 1919 г. 16 Январа.

Выходзіць на менш чатырох разоу у месяц.

II год выдання

КОШТ ГАЗЭТЫ.	
У РАСЕІ.	ЗА ГРАНІЦУ.
1 М.	1 р. 80 к.
2 М.	3 р. — к.
3 М.	4 р. 25 к.
4 М.	6 р. — к.
5 М.	8 р. 50 к.
6 М.	12 р. — к.
7 М.	18 р. — к.
8 М.	20 р. — к.

Перамена адрысу 50 к.

Выпісачым некулькі экз.—робіцца  
сідза 200%  
Радакцыя і Адміністрацыя: Масква,  
Пречистенскій бульв., д. 29, кв. 24  
Тел. 1-16-02.

№ 2 (46).

## ХАЙ ЖЫВЕ БЕЛАРУСКАЯ РАДАВАЯ РАСПУБЛИКА!

### Манифест Правительства Белорусской Советской Республики.

«Товариши и братья-рабочие, беднейшие крестьяне и красноармейцы Белоруссии!

Горемычная, измученная Белоруссией, Белоруссия рабочих и беднейших крестьян, постоянно служившая источником обогащения польских помещиков, злодеев-купцов и всех других богачей-кровопийц, а затем захваченная российским кровавым самодержавием с его генералами и всевозможным чиновничеством, одурманивала и обманывала с костяльных умов злодейками и с аттарой позами, скованная с ног до головы цепями неволи, терпевшая все времена издевательства и глумления и пережившая тяжелое ярмо немецкой оккупации — ныне освобождается от вековой муки смелым патриотом Красной Армии и приобщается к новой свободной жизни, строящейся на основах коммунизма, на фундаменте международного единения трудящихся.

Великая октябрьская революция в России, обратив в развалины господство помещиков, фабрикантов, купцов и попов, господство обмана, неволи и притеснений — заложила фундамент нового строя жизни властю самого трудящегося народа; павав с Россией, она захватила всемирный огонь освобождения трудящихся от гнета царей и капиталистов. Пламя этого огня, с каждым днем и с каждым часом, обнимает все большие пространства, переходит из одной страны в другую, освобождая трудовые массы от тьмы и невежества, вынужденного молчания и покорности; зовет в восстание против угнетателей и грозит уничтожить всех злых врагов свободы и революции и расчистить широкий красный путь к господству свободного труда, к господству братского единения трудящихся всего мира.

Чувствуя и видя свою неминуемую смерть, враги революции, несущей всю полноту власти на земле рабочему и бедному крестьянину, мечутся и выбиваются из сил, стараясь обманами и подкупами собрать вокруг себя силы, чтобы обрушиться на революцию и задушить ее грозное шествие.

Но напрасны все их надежды, тщетны усилия; могучий вал революционной воли, разрушающий рабство, уничтожающий всякую неволю и освобождающий трудовой народ, не встретит на пути своем никаких препятствий.

Рабочие, крестьянская беднота и красноармейцы Белоруссии!

Разрушая здание тяжелой неволи, осушаю моря слез и реки крови, пройдите на широком пространстве горемычной Белоруссии, разоренной ужасной войной, затеянной царями и богачами из-за своих интересов и погубившей понапрасну миллионы

миллионов рабочих и крестьян, к вам идет в лучах солнца с приветным кличем революции, которая несет вам освобождение и власть и господство совместно с трудящимися народами России, Литвы, Украины и Латвии. С сегодняшнего дня становитесь вы свободными и полно-правильными хозяевами свободной, независимой Белорусской Социалистической Советской Республики. Сегодняшнего дня Советская Республика Белоруссии становится республикой трудового народа рабочих, крестьянской бедноты и красноармейцев. Белоруссия, оставаясь в силе;

5) отныне устанавливается на Белоруссии революционный порядок: все контрреволюционные выступления: все рабо-треволюционные выступления, а равно и попытки учинить погромы, грабежи и насилия, будучи безнадежно караться по всей строгости революционных законов; 6) рабочие, крестьяне и вообще трудя-щиеся всех национальностей, какие живут на Белоруссии, пользуются равными правами и находятся под защитой революционных законов; 7) все земли помещиков и крупных землевладельцев, монастырей, церквей, костелов и духовенства со всем живым и мертвым инвен-тирем, а также все леса, воды и недра земли, становятся для состояния трудового народа Белоруссии; 8) все железнодорожные и пути сообщения, почтовые, телеграфные и телефонные сети, фабрики, заводы и банки обзываются достоянием рабочих и бедного крестьянства Белоруссии; 9) местные Советы обязаны оберегать народное достояние от расхищений порчи, привлекая виновных к ответственности; 10) устанавливается восемичасовая рабочий день без сверхурочных часов работы и одновременно входят в силу все декреты Российской Социалистической Федеративной Советской Республики по обеспечению рабочего класса.

Красной Армии, рабочим и крестьянской бедноте Белоруссии мы, Временное Рабоче-Крестьянское Правительство Белорусской Советской Независимой Республики, вручаем защиту всех этих великих завоеваний Социалистической Революции, напомнив всем трудящимся, что, защищая Советскую Белоруссию, они защищают Советскую Россию, защищают мировую революцию, интересы трудового народа и светлое торжество мирового социализма.

Да здравствует освобожденная трудовая Белоруссия!

Да здравствует Советская Россия!  
Да здравствует мировая Рабочая Революция!

Именем освободившегося Белорусского народа — председатель Временного Рабоче-Крестьянского Правительства Белоруссии Д. Жилунович, члены правительства: А. Масников, С. Иванов, А. Черняков, И. Рейнгольд.

Масква, 16 ліпавара.

Пасцяля доўгіх вякоў няволі, пасля прыгону і ўціску як ад сваіх суседаў, так і ад свайго панства Беларусь, напаследак, у апошнія дні зрабілася вольна. Гэтую вольнасць яна купіла патта дорага. Цэлы вякія яна была прыдушеная, многія гады цяжка пакутавала, на маючы сабе прахланіні і проміну у будучыня. У бяздольнум, бязпрысвітнум жыцці загінала пават надзея на лепшую долю, на вольнасць, і працаунік-беларус быткам на меу жаданьня палешніца сваё гаспадарскую долю, выйсці на шырокую вольную дарогу да світу і ў часіца, да албудовы самавіта свайго уласнага жыцця. Толькі калі-ня-калі па Беларусі прыйдзе штурм, як толькі ўцісні даходзіць на мямагчымасць яго вытрымава, але усякі рух, кілкашы да адраджэння волі народу, душыся вінгтадна правіцельствам і чужымі бізунамі. Народ ізноў засына, пяпасыць як мая быць працауніка, ва усе вочы пабачыць съвет свае вольнасці і разглядзіць свае мэты, свае дамаганьні у агульнум разыўці працуунага грамадзянскага руху.

Толькі такая вялікая з'явіцца, як Расейская Равалюцыя 1917 году, змагло вырвала Беларусь з вякавога лятаргічнага сну. Беларускі працуунік народ прачынуся і пачнуў у сабе сілу да новага жыцця і устрою, зразумеу свае задачы у гістарычнум разыўці народу па дарозе да соцыялізму. Але якіх жаданням, якіх съветам было гэтае прабуджэніе, над яго хутка пау змрок іншага прыгону. Над Беларусью стала пажахаць полным ад спалінных сілаў, папякляя кругу селянства, убогая дабро яго знішчана, разграблена: панскія ле-гіоны з палікою, памецкія юнкіры і лейтэнанты наводзілі усцішша на народ ёсце падкасцю, даікасцю варварства. Іх нясутрымна пічым распуста, здавалася, мела мягчынісць па толькі скасаваць усю то, што дала Беларусь равалюцыі, але утаптаць у гряз усе зачаткі культуры і самавітасці Беларусі. Здавалася, што над бяздольным краінм, толькі ачнувшись, навіса цёмная хмара, якая назаусідзе закрыла сонца вольнасці. Ізноў Беларусь беззатыкальна пагаджана, бяздольна пад абрасам таржаствуючага імперыялізму.

З гэтага новага ўціску, паграждающага задушыць усюкую вольную думку на Беларусі, магла вызваліць толькі мягчынісція равалюцыі, якая мела сваі напрамкам дарогу да міжнароднага аўдеднальна працууніка усюгі съвету. Думка аб усясьветнай сацыяльной равалюцыі усю пашырятца с кожным днём, захапляючы усю больш народу. Гэтая думка пераходзіць у дзейніцца, і тая старана, аткую ішла найвялікай пагроза Беларусі, — Германія, — першая пайшла на равалюційную дарогу. І хоць равалюцыя у Германіі яя дайшла яшчэ да таго таго

міну, каб звацца сацыяльнаю, але да гэтага яна ідае у сваі постулы. Нават цяпер ужо, на паудорозі да свайго сканчаныні, равалюцыі у Германіі паслабіла нацягнуты лей-цы кірунку і даравала мягчынісць расейскаму пралятарату скасаваць Бэрская замірэніні, прыці на падмогу сваім братам, якія таміліся пад уціскам акупаціі. Чырвоная армія і майсцовая працуунікі біз-прывіпна вызываюць гарады і вёскі Беларусі ад засеуших там аўбрайца.

Дзякуючы бязпрытнаму равалюцыі прамежнью усярасейскага пралятарту і селянства, Беларусь ізноў вызвалілася з прыгону. Нямецкі наступ і захапленыня па крісе ліквідуюцца, майсцовая панства прымушана шукаць сабе прытулку на Беларусі, а за рубяжамі яе — у Гольшчы; буржуазны урад с хлусна сацыяльнаю ахварбоўку ў аблічы Мінска. Рады мусіу бяз спрэчак уцікаць, на маючы ні уласнае сілы, ні падтрыманьня з боку беларускага народа, якому узлася у косці валадарства паноу і грыкі Рады з нямецкімі генераламі. Уся брыда, звіщая сабе гнязда на Беларусі, выкінута на паветра і мусіць згінуць, як і палесцікі; Беларускі працуунік магчымасць яго вытрымава, але усякі рух, кілкашы да адраджэння волі народу, душыся вінгтадна правіцельствам і чужымі бізунамі. Народ ізноў засына, пяпасыць як мая быць працауніка, ва усе вочы пабачыць съвет свае вольнасці і разглядзіць свае мэты, свае дамаганьні у агульнум разыўці працуунага грамадзянскага руху.

Кожны беларус, які ператрываў на сабе усе пакуты няволі і убогасці, ад шырага сарца прывіта перш усяго той вялікі у гісторыі Беларусі факт, якім з'яўлялася апавідчэніні Радавае Распублиі Беларусі заласыні сваё уласніцтво. Прывідчэніні ж із тае Распублиі Радавае забеспечлаю ій вялікую будучыню праз то, што ліна закладальніца, як гасцуборства працууніка, выключаючы з сябе усіх аўбраіцаў, якія дзялкаваліся над народам.

Кожны беларус, які ператрываў на сабе усе пакуты няволі і убогасці, ад шырага сарца прывіта перш усяго той вялікі у гісторыі Беларусі факт, якім з'яўлялася апавідчэніні Радавае Распублиі Беларусі заласыні сваё уласніцтво. Прывідчэніні ж із тае Распублиі Радавае забеспечлаю ій вялікую будучыню праз то, што ліна закладальніца, як гасцуборства працууніка, выключаючы з сябе усіх аўбраіцаў, якія дзялкаваліся над народам.

Кожны беларус, які ператрываў на сабе усе пакуты няволі і убогасці, ад шырага сарца прывіта перш усяго той вялікі у гісторыі Беларусі факт, якім з'яўлялася апавідчэніні Радавае Распублиі Беларусі заласыні сваё уласніцтво. Прывідчэніні ж із тае Рас Publiki Радавае забеспечлаю ій вялікую будучыню праз то, што ліна закладальніца, як гасцуборства працууніка, выключаючы з сябе усіх аўбраіцаў, якія дзялкаваліся над народам.

Кожны беларус, які ператрываў на сабе усе пакуты няволі і убогасці, ад шырага сарца прывіта перш усяго той вялікі у гісторыі Беларусі факт, якім з'яўлялася апавідчэніні Радавае Распублиі Беларусі заласыні сваё уласніцтво. Прывідчэніні ж із тае Рас Publiki Радавае забеспечлаю ій вялікую будучыню праз то, што ліна закладальніца, як гасцуборства працууніка, выключаючы з сябе усіх аўбраіцаў, якія дзялкаваліся над народам.

Кожны беларус, які ператрываў на сабе усе пакуты няволі і убогасці, ад шырага сарца прывіта перш усяго той вялікі у гісторыі Беларусі факт, якім з'яўлялася апавідчэніні Радавае Рас Publiki Радавае забеспечлаю ій вялікую будучыню праз то, што ліна закладальніца, як гасцуборства працууніка, выключаючы з сябе усіх аўбраіцаў, якія дзялкаваліся над народам.

Кожны беларус, які ператрываў на сабе усе пакуты няволі і убогасці, ад шырага сарца прывіта перш усяго той вялікі у гісторыі Беларусі факт, якім з'яўлялася апавідчэніні Радавае Рас Publiki Радавае забеспечлаю ій вялікую будучыню праз то, што ліна закладальніца, як гасцуборства працууніка, выключаючы з сябе усіх аўбраіцаў, якія дзялкаваліся над народам.

Кожны беларус, які ператрываў на сабе усе пакуты няволі і убогасці, ад шырага сарца прывіта перш усяго той вялікі у гісторыі Беларусі факт, якім з'яўлялася апавідчэніні Радавае Рас Publiki Радавае забеспечлаю ій вялікую будучыню праз то, што ліна закладальніца, як гасцуборства працууніка, выключаючы з сябе усіх аўбраіцаў, якія дзялкаваліся над народам.

Кожны беларус, які ператрываў на сабе усе пакуты няволі і убогасці, ад шырага сарца прывіта перш усяго той вялікі у гісторыі Беларусі факт, якім з'яўлялася апавідчэніні Радавае Рас Publiki Радавае забеспечлаю ій вялікую будучыню праз то, што ліна закладальніца, як гасцуб